

Запрашаем наведальцаў 17 верасня 2022 г. Дзень працоўнага выхавання і прафесійнай арыентацыі

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
1 - 4 класы			
Куфэрак загадак "Усе працы добрыя - выбірай на густ!"	9.00 - 9.45	Кабінет №3	Марчык Т.П.
Спартландыя "Калі мы адзіныя - мы непераможныя"	9.55 - 10.40	Спартыўная зала	Марчык Т.П.
Віктарына "Моц Беларусі - ў адзінстве народа!"	10.50 - 11.35	Кабінет №12	Вашчук М.М.
Конкурс малюнкаў "Мая будучая прафесія"	11.45 - 12.30	Кабінет №3	Вашчкк М.М.
5 - 8 класы			
Пазнавальная гадзіна "У свеце цікавых прафесій"	9.00 - 9.45	Кабінет №10	Імховік Н.А.
Гадзіна зносін "Мой родны беларускі край" з удзелам біліятэкара Калядзіцкая СДК	9.55 - 10.40	Кабінет №9	Імховік Н.А.
Спартландыя "Калі мы адзіныя - мы непераможныя"	10.50 - 11.35	Спартыўная зала	Кірушына В.М.
Літаратурная гасцёўня «Наш доўг - быць прыкладам народнага адзінства»	11.45 - 12.30	Кабінет №9	Кніга А.У.
9 - 11 класы			
Наведванне факультатывных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 10.40	***	***
Спартландыя "Калі мы адзіныя - мы непераможныя"	10.50 - 11.35	Спартыўная зала	Кірушына В.М.
Літаратурная гасцёўня «Наш доўг - быць прыкладам народнага адзінства»	11.45 - 12.30	Кабінет №9	Кніга А.У.